

ЛІТАРАТУРА і МАСТАЦТВА

ОРГАН МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ І ПРАЭЛЕННЯ САЮЗА ПІСЬМЕНІКАЎ БССР.

№ 13 (1235)

Серада, 12 лютага 1958 года

Цана 40 кап.

Зварот Цэнтральнага Камітэта Камуністычнай партыі Савецкага Саюза

ДА УСІХ ВЫБАРШЧЫКАЎ — ДА РАБОЧЫХ І РАБОТНІЦ, СЯЛЯН І СЯЛЯНАК, ДА САВЕЦКАЙ ІНТЭЛІГЕНЦЫІ, ДА ВОІНАЎ САВЕЦКАЙ АРМІІ І ВАЕННА-МАРСКОГА ФЛОТУ

Дарагі таварышы! Грамадзяне Савецкага Саюза!

16 сакавіка 1958 года адбудуцца чарговыя выбары ў Вярхоўны Савет Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік — вышэйшы орган дзяржаўнай улады нашай Радзімы.

Выбары будуць праходзіць у абстаноўцы велізарнага палітычнага ўздыму, далейшага ўмацавання саюза рабочых і сялян, дружбы народаў СССР, у абстаноўцы новых вялікіх поспехаў у будаўніцтве камунізму, у ажыццяўленні ленінскай палітыкі Камуністычнай партыі і Савецкага ўрада.

Камуністычная партыя, як і ў мінулых выбарчых кампаніях, выступае на маючых адбыцца выбарах у адзін блок, у цесным саюзе з беспартыйнымі рабочымі, сялянамі і інтэлігенцыяй. Гэты блок ёсць выражэнне непарушнага яднання партыі і народа, якое з'яўляецца магутнай рухаючай сілай развіцця савецкага грамадства па шляху да камунізму.

З часу папярэдніх выбараў у Вярхоўны Савет СССР мінула чатыры гады. Шмат выдатных падзей адбылося за гэты час у жыцці нашай Айчыны, у жыцці ўсіх сацыялістычных краін, ва ўсім свеце. Новыя, слаўныя старонкі ўпісаны ў гісторыю нашай народнай, многанацияльнай, поўнай жыццёвых сіл сацыялістычнай дзяржавы. Гэта былі гады вялікай стваральнай працы, грандыёзнага гаспадарчага будаўніцтва, магутнага ўздыму прамысловасці і сельскай гаспадаркі, навукі і культуры, гады творчай актыўнасці, якая б'е крыніцай, і ініцыятывы рабочых, калгаснікаў і інтэлігенцыі.

У пачатку 1956 года адбыўся XX з'езд Камуністычнай партыі Савецкага Саюза. Яго гістарычныя рашэнні, якія з'явіліся неацэнным укладам у развіццё марксісцка-ленінскага вучэння, аказалі і аказваюць велізарнае ўздзеянне на ход сусветных падзей, сталі праграмай барацьбы і працы нашага народа. У гэтыя гады былі прыняты і ажыццяўляліся першараднай важнасці рашэнні партыі і ўрада па пытаннях развіцця народнай гаспадаркі, грамадскага жыцця, унутранай і знешняй палітыкі Савецкай дзяржавы.

Увесь наш народ, усё прагрэсіўнае чалавецтва ўрачыста адзначылі 40-ю гадавіну Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі, падваялі сусветна-гістарычныя вынікі развіцця сацыялістычнага грамадства, якія сведчаць аб пераможнай жыццёвай сіле савецкага грамадскага і дзяржаўнага ладу, аб трыумфе ўсёперамагаючых ідэй марксізма-ленінізму. За гэтыя гады яшчэ больш выраслі аўтарытэт і ўплыў Савецкага Саюза на міжнароднай арэне.

Судзісныя сілы ў свеце змяніліся на карысць сацыялізму, на шкоду капіталізму. Сацыялізм у нашы дні — гэта магутная сусветная сістэма, якая ахапляе амаль мільярд людзей. Сусветны камуністычны і рабочы рух, барацьба народаў за мір, дэмакратыю і сацыялізм узяліся на новую, больш высокую ступень.

Дарагі таварышы!

Напярэдадні мінулых выбараў у Вярхоўны Савет СССР, у сакавіку 1954 года, Цэнтральным Камітэтам Камуністычнай партыі Савецкага Саюза ў Звароце да выбаршчыкаў былі выстаўлены задачы далейшага ўздыму сацыялістычнай эканомікі і культуры, павышэння народнага дабрабыту, умацавання садружнасці сацыялістычных краін, змагання міжнароднай напружанасці, умацавання міру ва ўсім свеце.

У цяперашні час, калі краіна ідзе насустрач новым выбарам у Вярхоўны Савет, Цэнтральны Камітэт лічыць неабходным сказаць, як выконваліся гэтыя задачы, што зроблена партыяй і народам у ажыццяўленні праграмы, намечанай у мінулым перадвыбарным Звароце.

Чатыры гады таму назад, звяртаючыся да выбаршчыкаў, Камуністычная партыя Савецкага Саюза заяўляла, што яна будзе дабівацца ўсямернага развіцця прамысловасці і перш за ўсё асновы нашай эканомікі — цяжкай індустрыі, прыме ўсе меры да таго, каб максімальна выкарыстаць невычарпальныя рэзервы, якія тояцца ў нетрах сацыялістычнай гаспадаркі.

За мінулыя чатыры гады ў нашай краіне пабудавана і ўведзена ў дзеянне больш чым 3.000 буйных прамысловых прадпрыемстваў, у тым ліку 400 вугальных шахт, 16 доменных і 24 мартэнзкія печы. Уступілі ў строй буйнейшыя ў свеце Куйбысцкая ГЭС і такія магутныя электрастанцыі, як Іркуцкая, Горкаўская, Камская, Кахоўская, Славянская, Кайрак-Кумская і іншыя. Гэтыя новыя збудаванні, знамянуючы сабой вялікі крок у развіцці прадукцыйных сіл краіны, ва ўмацаванні магутнасці нашай дзяржавы, у стварэнні матэрыяльна-тэхнічнай базы камунізму.

Важнейшым вынікам дзейнасці Камуністычнай партыі і рабочага класа ў галіне прамысловай вытворчасці з'явілася далейшае павышэнне прадукцыйнасці працы — гэтага рашаючага фактара ў развіцці сацыялістычнай эканомікі, у павышэнні дабрабыту народа, у дасягненні канчатковай перамогі сацыялізму над капіталізмам. Укараненне новай тэхнікі і ўдасканаленне тэхналогіі вытворчасці, развіццё сацыялістычнага спароніцтва, шырокае распаўсюджанне перадавога вопыту дазволілі ўзяць за гэты перыяд прадукцыйнасць працы ў прамысловасці на 32 працэнты.

Наша краіна па размерках прамысловай вытворчасці даўно абганяла буйнейшыя краіны капіталістычнай Еўропы і паспяхова вырашае задачу — дагнаць і перавысіць сучасны аб'ём вытворчасці ЗША па важнейшых відах прамысловай прадукцыі. Удумайцеся, таварышы, у такія лічбы і факты. За чатыры гады выплаўка чыгуну ў нас павялічылася з 27 мільёнаў тон у 1953 годзе да 37 мільёнаў тон у 1957 годзе, выплаўка сталі — з 38 мільёнаў да 51 мільёна тон, вытворчасць пракату — з 29 мільёнаў да 40 мільёнаў тон. З 320 мільёнаў да 463 мільёнаў тон вырасла здабыча вугалю, з 53 мільёнаў да 98 мільёнаў тон — здабыча нафты. Значна расшырылася і ўмацавалася энергетычная база народнай гаспадаркі: калі ў 1953 годзе ўсе электрастанцыі СССР выпрацавалі 134 мільярды кілават-гадзін электраэнергіі, то ў 1957 годзе выпрацоўка электраэнергіі склала 209 мільярдаў кілават-гадзін.

У гэтых лічбах адлюстравана цвёрды і магутны поступ пераможнага сацыялізму, розум, творчая думка, воля і энергія мільёнаў людзей — будаўнікоў новага жыцця. Гісторыя яшчэ не ведала такога імклівага росту прамысловай вытворчасці, які дасягнут у СССР!

У Звароце ЦК КПСС да выбаршчыкаў у 1954 годзе гаварылася, што, побач з развіццём цяжкай прамысловасці, партыя будзе дабівацца ўсямернага павелічэння выпуску тавараў народнага спажывання. За мінулыя чатыры гады выпуск шарцыяных тканін павялічыўся ў СССР з 209 мільёнаў метраў да 282 мільёнаў метраў, ільняных тканін — з 289 мільёнаў да 425 мільёнаў метраў, шаўковых тканін — з 400 мільёнаў да 805 мільёнаў метраў, скуранага абутку — з 238 мільёнаў да 315 мільёнаў пар. З 3 мільёнаў 434 тысяч да 4 мільёнаў 491 тысячы тон павялічыўся выроб цукру-пяску, з 2 мільёнаў 200 тысяч тон да 3 мільёнаў 100 тысяч тон — прамысловая вытворчасць мяса, з 371 тысячы да 621 тысячы тон — прамысловая вытворчасць масла. У шмат разоў вырас выпуск матацыклаў, веласіпедаў, швейных машын, гадзіннікаў, радыёпрыёмнікаў, тэлевізараў і іншых тавараў.

Велізарнае значэнне для далейшага развіцця нашай эканомікі маюць мерапрыемствы партыі і ўрада па перабудове кіравання прамысловасцю і будаўніцтвам, утварэнне саветаў народнай гаспадаркі, узмоцненне ролі рэспублік. Ліквідацыя вядомых бар'ераў, набліжэнне кіраўніцтва да прадпрыемстваў, павышэнне адказнасці мясцовых органаў за работу прамысловасці выклікалі новы ўздым творчай ініцыятывы і актыўнасці народных мас. Усе цяпер прызнаюць, што пасля перабудовы кіравання палепшылася работа прамысловасці. Планавыя заданні дзяржавы пачалі выконвацца лепш. План 1957 года падугледжваў рост прамысловай вытворчасці на 7 працэнтаў, фактычна ж выпуск прамысловай прадукцыі вырас на 10 з лішнім працэнтаў. Каб ацаніць, што гэта азначае, трэба мець на ўвазе, што адзін працэнт прыросту прадукцыі роўны 10 мільярдам рублёў. Толькі прырост прамысловай прадукцыі за 1957 год у тры разы перавысіў усю гадавую прамысловую вытворчасць дэрэвалюцыйнай Расіі.

Камуністычная партыя заяўляе, што яна і ў далейшым з усёй настойлівасцю будзе змагацца за далейшы магутны ўздым усіх галін сацыялістычнай прамысловасці, за вырашэнне галоўнай эканамічнай задачы СССР — дагнаць і перагнаць буйнейшыя капіталістычныя краіны па вытворчасці прадукцыі на душу насельніцтва.

Абапіраючыся на перавагі сацыялістычнага ладу, наша краіна на працягу 15 год можа і павінна дабіцца павелічэння выпуску прадукцыі ў рашаючых галінах індустрыі ў 2—3 разы. Гэта значыць, што нам трэба дасягнуць штогоднага здабычу жалезнай руды да 250—300 мільёнаў тон, выплаўку чыгуну — да 75—85 мільёнаў тон, сталі — да 100—120 мільёнаў тон, здабычу вугалю — да 650—750 мільёнаў тон, нафты — да 350—400 мільёнаў тон, газу — да 270—320 мільярдаў кубаметраў, выпрацоўку электраэнергіі — да 800—900 мільярдаў кілават-гадзін, вытворчасць цэменту — да 90—110 мільёнаў тон.

Ажыццяўляючы і ў будучым ленінскую лінію на пераважнае развіццё цяжкай індустрыі, мы маем цяпер магчымасць больш шпаркімі тэмпамі

Камуністычная партыя і ў далейшым будзе працягваць пастаянны клопат аб развіцці савецкай навукі, літаратуры, мастацтва, народнай асветы, аб далейшым павышэнні культурнага ўзроўню народных мас, аб росквіце асобы савецкага чалавека. Партыя выказвае цвёрдую ўпэўненасць у тым, што слаўная савецкая інтэлігенцыя і ў далейшым будзе з гонарам выконваць свой абавязак перад народам, аддаваць свае сілы вялікай справе камуністычнага будаўніцтва, убагацаць савецкую навуку новымі адкрыццямі, ствараць творы літаратуры і мастацтва, вартыя нашай эпохі.

(Са Звароту Цэнтральнага Камітэта Камуністычнай партыі Савецкага Саюза да ўсіх выбаршчыкаў — да рабочых і работніц, сялян і сялянак, да савецкай інтэлігенцыі, да воінаў Савецкай Арміі і Ваенна-Марскога Флоту).

рухаць уперад вытворчасць тавараў народнага спажывання і на працягу 15 год дасягнуць выроб цукру да 9—10 мільёнаў тон, шарцыяных тканін — да 550—650 мільёнаў метраў, абутку скуранага — да 600—700 мільёнаў пар.

Вывідаючы гэтыя новыя, велічныя задачы, Камуністычная партыя мае намер у бліжэйшыя гады сур'ёзна ўзняць сыравінную базу чорнай металургіі, перш за ўсё за кошт асваення буйнейшых месцанараджэнняў, адкрытых за апошні час у раёнах Курскай магнітнай анамаліі, Казахстана і Сібіры. Нам трэба таксама рашуча змяніць паліўны баланс краіны, забяспечыць першараднае развіццё здабычы найбольш эканамічных відаў паліва — нафты і газу. Неабходна забяспечыць паскоранае развіццё хімічнай прамысловасці, у першую чаргу выроб пластычных мас, сінтэтычнага і штучнага валакна, сінтэтычнага каучуку. Гэта створыць базу для далейшага прагрэсу ў многіх вядучых галінах народнай гаспадаркі і дазволіць значна павялічыць выпуск дабравясных і дзяжыяных тавараў народнага спажывання.

Гэтыя новыя грандыёзныя задачы развіцця прадукцыйных сіл — задачы цяжкія, але зусім рэальныя. Яны распрацаваны на аснове ўліку нашых эканамічных магчымасцей і ўзрастаючых творчых сіл савецкага народа.

Выступаючы перад выбаршчыкамі з планами далейшага магутнага ўздыму ўсіх галін сацыялістычнай прамысловасці, Камуністычная партыя выказвае цвёрдую ўпэўненасць у тым, што гэтыя планы будуць аднадушна адобраны і падтрыманы ўсім народам. Партыя звяртаецца да нашага геранічнага рабочага класа, да інжынераў, тэхнікаў, канструктараў, да ўсіх работнікаў прамысловасці з заклікам самааддана змагацца за ажыццяўленне новых, грандыёзных планаў развіцця нашай прамысловасці, за няўхільнае павышэнне прадукцыйнасці працы, зніжэнне сабекошту і паляпшэнне якасці прадукцыі, за далейшы тэхнічны прагрэс. Партыя заклікае работнікаў прамысловасці шырэй разгортваць сацыялістычнае спароніцтва, смялей ускрытваць і праводзіць у дзеянне велізарныя рэзервы, якія мае сацыялістычная вытворчасць!

Чатыры гады назад, звяртаючыся да выбаршчыкаў, Камуністычная партыя заяўляла, што ў нас ёсць усе магчымасці для таго, каб за кароткі тэрмін дабіцца крутога ўздыму сельскай гаспадаркі. Шэпэр усе бачыць, што гэтыя магчымасці паспяхова і няўхільна ператвараюцца ў рэчаіснасць. Наша сельская гаспадарка ўпэўнена ідзе ўгору. Мерапрыемствы партыі па ўдасканаленню матэрыяльна-тэхнічнай базы сельскай гаспадаркі, па ўмацаванні калгасаў, МТС і саўгасаў вопытнымі кадрамі, па павышэнню матэрыяльнай зацікаўленасці працаўнікоў палёў, па ўстаўленню новага парадку планавання ў сельскай гаспадарцы даюць выдатныя вынікі.

У летнік камуністычнага будаўніцтва ўвойдзе выдатны падзвіг савецкага народа, яго слаўнай моладзі, якія асвоілі на працягу мінулых чатырох год 36 мільёнаў гектараў цалінных і абложных зямель. Дзяржава атрымала дадаткова многія сотні мільёнаў пудоў збожжа. Нягледзячы на вялікую засуху ў радзе раёнаў краіны, у 1957 годзе было нарыхтавана збожжа прыкладна столькі ж, колькі ў 1955 годзе. Валавы збор збожжавых культур у мінулым годзе быў большы, чым у 1953 годзе, на 26 працэнтаў, у тым ліку пшаніцы — на 40 працэнтаў. Шпаркімі тэмпамі расце вытворчасць цукровых буракоў, бабоўні, ільну і іншых тэхнічных культур.

Значныя поспехі дасягнуты ў жывёлагадоўлі. Пагалоўе буйнай рагатай жывёлы ў краіне за чатыры гады павялічылася на 10 мільёнаў 900 тысяч галоў, пагалоўе свіней — на 11 мільёнаў, авечак — больш чым на 20 мільёнаў галоў. Асабліва радасна тое, што тэмпы прыросту пагалоў жывёлы з году ў год нарастаюць і павышаецца прадукцыйнасць жывёлагадоўлі. За апошнія тры гады калгасы і саўгасы амаль удвая павялічылі вытворчасць малака. Яны больш даюць цяпер мяса, воўны і іншых прадуктаў жывёлагадоўлі. У цяперашні час вытворчасць малака ў нашай краіне дасягнула прыкладна 95 працэнтаў вытворчасці малака ў ЗША, а па агульнаму аб'ёму вытворчасці масла Савецкі Саюз перавысіў ужо ЗША.

Па ініцыятыве перадавых калгасаў і саўгасаў Расійскай Федэрацыі, Украінскай і Малдаўскай саюзных рэспублік разгарнуўся ўсенародны рух за тое, каб у бліжэйшыя гады дагнаць Злучаныя Штаты Амерыкі па вытворчасці мяса, малака і масла на душу насельніцтва. Многія калгасы, саўгасы і цэлыя раёны ўжо ў мінулым годзе даялі вытворчасць мяса да 100 і больш цэнтнераў, а малака — да 400—500 цэнтнераў на 100 гектараў сельскагаспадарчых угоддзяў.

Камуністычная партыя заяўляе, што яна і ў далейшым будзе з неаслабнай энергіяй працягваць барацьбу за далейшы круты ўздым сельскай гаспа-

даркі, за стварэнне багацця прадуктаў харчавання для насельніцтва і сыравіны для лёгкай прамысловасці. Партыя заклікае слаўнае калгаснае сялянства, рабочых і работніц саўгасаў і МТС, аграномаў, заатэхнікаў і іншых спецыялістаў сельскай гаспадаркі — усямерна выкарыстоўваць рэзервы сацыялістычнай сельскай гаспадаркі, дабівацца няспынага росту ўраджайнасці ва ўсіх раёнах краіны, павышаць культуру земляробства, працягваць асваенне цалінных і абложных зямель, расшыраць пасяўныя плошчы, лепш выкарыстоўваць зямельны ўгоддзі ў кожным калгасе і саўгасе. Неабходна павялічыць вытворчасць збожжа, бабоўні, ільну, шоўку, цукровых буракоў, бульбы, гародніны, пладоў, вінаграду, цытрусавых, чаю і іншых сельскагаспадарчых культур, няўхільна павышаць прадукцыйнасць працы і зніжаць сабекошт прадукцыі ў сельскай гаспадарцы. Неабходна настойліва дабівацца далейшага росту ў калгасах і саўгасах пагалоў усіх відаў жывёлы і павышэння яе прадукцыйнасці, ствараць і расшыраць кармавую базу, перш за ўсё за кошт шырокага ўкаранення пасеваў кукурузы ва ўсіх раёнах краіны і павышэння яе ўраджайнасці.

Чатыры гады таму назад у Звароце да выбаршчыкаў Камуністычная партыя заяўляла, што яна прыкладзе ўсе намаганні да таго, каб развіццё і расцвіталі навука і культура ў нашай краіне, памнажылі духоўныя багацці савецкага народа, паляпшылася справа народнай адукацыі. За гэтыя гады ў краіне адкрыта мноства новых школ і вышэйшых навучальных устаноў, палашаў культуры, рабочых і калгасных клубаў і бібліятэк, дзіцячых устаноў і спартыўных збудаванняў. Савецкая сістэма народнай адукацыі і падрыхтоўкі навуковых і тэхнічных кадраў забяспечвае больш хуткі, чым ва ўмовах капіталізму, рух грамадства ўперад ва ўсіх галінах навукі і тэхнікі.

Выдатныя дасягненні савецкіх вучоных і інжынераў, такія падзеі мінулых чатырох год, як збудаванне першай атамнай электрастанцыі, стварэнне рэактыўных самалётаў найвышэйшых канструкцый і міжконтынальных балістычных ракет, буйнейшыя адкрыцці ў галіне электронікі, тэле механікі, паўправаднікоў і ў многіх іншых галінах навукі і тэхнікі, з'яўляюцца жывым сведчаннем вялікай стваральнай сілы сацыялізму.

1957 год увойдзе ў гісторыю чалавецтва як год запуску ў космас першых штучных спадарожнікаў Зямлі. Гэта былі савецкія штучныя спадарожнікі Зямлі, створаныя савецкімі вучонымі, інжынерамі і рабочымі. Запуск першых штучных спадарожнікаў Зямлі — вялікае адкрыццё, якое паклала пачатак новай эпосе ў развіцці навукі і тэхнікі. Яно яскрава і пераканаўча паказала ўсёму свету высокі ўзровень савецкай навукі, тэхнікі, прамысловасці. У гэтым дасягненні праявіліся гіганцкія духоўныя сілы і таленты савецкіх людзей, вызваленых ад ярма капіталізму, больш высокая арганізацыя савецкай навукі, велізарная ўвага да людзей навукі з боку Камуністычнай партыі і Савецкага ўрада.

Савецкая многанацияльная літаратура і мастацтва ўбагаціліся за мінулыя гады новымі значнымі творами, якія адлюстроўваюць жыццё народа і яго барацьбу за камунізм. Прасякнутыя самымі перадавымі ідэямі нашага стагоддзя наша літаратура і мастацтва верна служыць народу, справе выхавання яго ў духу савецкага патрыятызму і сацыялістычнага інтэрнацыяналізму.

Разам з развіццём сацыялістычнай прамысловасці, сельскай гаспадаркі і культуры за гэтыя гады вырас палітычны, культурна-тэхнічны, духоўны ўзровень савецкага народа — будаўніка камунізму, тварца ўсіх багаццяў і культурных каштоўнасцей краіны. Яшчэ ярчэй расцвілі і праявілі сябе дараванні, здольнасці, таленты савецкага чалавека. І ў гэтым заключаецца галоўная крыніца ўсіх поспехаў сацыялістычнага грамадства, неадольная сіла камунізму.

Камуністычная партыя і ў далейшым будзе працягваць пастаянны клопат аб развіцці савецкай навукі, літаратуры, мастацтва, народнай асветы, аб далейшым павышэнні культурнага ўзроўню народных мас, аб росквіце асобы савецкага чалавека. Партыя выказвае цвёрдую ўпэўненасць у тым, што слаўная савецкая інтэлігенцыя і ў далейшым будзе з гонарам выконваць свой абавязак перад народам, аддаваць свае сілы вялікай справе камуністычнага будаўніцтва, убагацаць савецкую навуку новымі адкрыццямі, ствараць творы літаратуры і мастацтва, вартыя нашай эпохі.

У Камуністычнай партыі няма іншых інтарэсаў, апрача інтарэсаў народа. Палітыка партыі, уся яе практычная дзейнасць накіраваны на тое, каб з году ў год паляпшаліся ўмовы і жыццё рабочых, калгаснікаў, інтэлігенцыі. За чатыры гады, што

(Заканчэнне на 2-й стар.)

Зварот Цэнтральнага Камітэта Камуністычнай партыі Савецкага Саюза да ўсіх выбаршчыкаў—да рабочых і работніц, сялян і сялянак, да савецкай інтэлігенцыі, да воінаў савецкай арміі і ваенна-марскога флоту

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

мінулі пасля папярэдніх выбараў у Вярхоўны Савет, Камуністычная партыя і Савецкі ўрад ажыццявілі рад буйных мер, накіраваных на ўздым народнага дабрабыту. Павышана зароботная плата нізкааплачваемых рабочых і служачых. На дзве гады скарачаны рабочы дзень у перадыржаўных і перадзаводных дні. Уводзіцца сямігадзінны, а на падземных работах—шасцігадзінны рабочы дзень. Выраслі дзяржаўныя асігнаванні на сацыяльнае страхаванне, дапамогу, стывендыі, на бясплатнае навучанне, на медыцынскае абслугоўванне насельніцтва. Новы Закон аб дзяржаўных пенсіях значна палепшыў пенсійнае забеспячэнне працоўных. Спынен выпуск штогодніх дзяржаўных пазык, распаўсюджваемых па падпісцы. Адменены і зніжаны некаторыя падаткі. Павышаны нарыхтоўчыя і закупачныя цэны на сельскагаспадарчую прадукцыю, якая здаецца і прадаецца калгасамі дзяржаве. Калгаснікі, рабочыя і служачыя поўнацю вызвалены ад абавязковых паставак дзяржаве ўсіх прадуктаў з асабістай падсобнай гаспадаркі.

Усё гэта садзейнічала росту рэальнай зароботнай платы рабочых і служачых і даходаў калгаснікаў. Толькі за кошт павышэння зароботнай платы нізкааплачваемых рабочых і служачых, павелічэння асігнаванняў на пенсіі і скарачэння падпіскі на пазыку насельніцтва атрымала ў 1957 годзе дадатковых даходаў у параўнанні з 1955 годам каля 41 мільярда рублёў, а ў гэтым годзе атрымае звыш 60 мільярдаў рублёў.

Савецкія людзі пачалі купляць больш высокакасных прадуктаў харчавання, добрага адзення і абутку, розных тавараў хатняга ўжытку. У 1957 годзе насельніцтву прададзена больш, чым у 1953 годзе: малака і малочных прадуктаў—у два з палавінай раза, мясных прадуктаў—на 70 працэнтаў, масла—на 48 працэнтаў, яек—на 66 працэнтаў, цукру—на 26 працэнтаў, тканін—на 34 працэнта, у тым ліку шаўковых тканін амаль удвая, адзення—на 74 працэнта, трыкатажных вырабаў—на 85 працэнтаў, скуранага абутку—у паўтара раза.

У яшчэ большых размерах за гэты час павялічыўся продаж насельніцтву тавараў культурна-бытавога і гаспадарчага прызначэння: радыёпрыёмнікаў—у 2 з лішнім раза, тэлевізараў—у 5,3 раза, матцыклаў—у 2,1 раза, швейных машын—у 2,2 раза, гадзіннікаў—у 1,6 раза, фотаапаратаў—у 2,7 раза, хатніх халадзільнікаў і электрыфікацыі—у 6 разоў, веласіпедаў—на 65 працэнтаў, мэблі—на 74 працэнта.

За чатыры гады савецкія людзі купілі звыш 15 мільянаў радыёпрыёмнікаў і тэлевізараў, каля 79 мільянаў гадзіннікаў, звыш 11 мільянаў веласіпедаў, больш чым 7 мільянаў швейных машын, 4 мільёны фотаапаратаў. У цэлым рознічны тавараабарот дзяржаўнага і кааператыва гандлю вырас за гэтыя чатыры гады на 52 працэнта, у тым ліку ў вёсцы—на 75 працэнтаў.

Асаблівую ўвагу Камуністычная партыя ўдзяляе будаўніцтву жылля. Толькі за мінулы год у гарадах і рабочых пасёлках пабудавана і заселена каля 48 мільянаў квадратных метраў жылля. У 1958 годзе будзе пабудавана і заселена жылля агульнай плошчай 61 мільянаў квадратных метраў. Апрача таго, сіламі калгаснікаў і сельскай інтэлігенцыі намаячацца пабудаванне 800 тысяч дамоў. Усё больш шырока пачынае пачацца па пачыну працоўных Горкаўскай вобласці ўзвядзенне жылля метадам народнай будовы. Хоць жыллёвая праблема ўсё яшчэ застаецца вострай, у нас ёсць у цяперашні час усё ўмовы для таго, каб на працягу 10—12 год пакончыць з недахопам жылля ў краіне. Партыя зробіць усё неабходнае, каб гэтая важнейшая задача, якая закранае інтарэсы мільянаў працоўных, была паспяхова вырашана!

Клопаты аб дабрабыце і праціванні савецкага народа, аб задавальненні яго ўзрастаючых матэрыяльных і духоўных патрэбнасці будуць і ў далейшым вызначач галоўны напрамак дзейнасці Камуністычнай партыі і Савецкага ўрада. У гэтым наша партыя бачыць сваю асноўную задачу, сэнс усёй сваёй работы па ажыццяўленню заветаў вялікага Леніна.

Важнейшай умовай паспяховага развіцця сацыялістычнага грамадства, яго эканомікі і культуры з'яўляецца Савецкая дзяржава—вышэйшы тып дэмакратыі, дэмакратыі сапраўды народнай. Камуністычная партыя ўсё гэтыя гады працягвала пастаян-

на клопаты аб умацаванні і развіцці сацыялістычнай дзяржавы, сацыялістычнай дэмакратыі.

Толькі сацыялістычная дэмакратыя забяспечвае бязмежныя магчымасці для росквіту талентаў і здольнасцей дзясяткаў мільянаў простых людзей, прыгнечаных пры капіталізме. Толькі ва ўмовах сацыялістычнай дэмакратыі, якая азначае поўную сацыяльную і нацыянальную роўнасць, маглі такшырока разгарнуцца творчая ініцыятыва народных мас, якая пераадоляе ўсе цяжкасці і перашкоды на шляху да заветнай мэты—камунізму.

Верхаводы заходняга свету называюць парадкі, устаноўленыя ў капіталістычных краінах, «дэмакратычнымі», а лад наёмнага рабства называюць «свабодным светам», балбочуць аб «чыстай дэмакратыі».

Але хіба можна лічыць дэмакратычнымі тыя дзяржавы, дзе пануюць воўчыя законы капіталізму, дзе заводы і фабрыкі, чыгункі і банкі, зямля і яе нерты знаходзяцца ў руках мільянераў і мільярдэраў, дзе плён працы соцен мільянаў людзей прысвоіваецца кучкай драпежнікаў-эксплуатараў, а масы працоўных, стваральнікі ўсіх матэрыяльных даброт, жорстка эксплуатауюцца і скрозь і ўсюды пазбаўлены неабходных умоў чалавечага існавання.

Хіба можна лічыць дэмакратычнымі і свабоднымі тыя дзяржавы, дзе кожнаму рабочаму і служачаму пастаянна пагражае беспрацоўе, галена і голад, дзе людзі працы жывуць у страху за свой заўтрашні дзень, за будучыню сваёй сям'і, сваіх дзяцей.

Хіба можна лічыць дэмакратычнымі і свабоднымі тыя дзяржавы, дзе цэлыя народы жывуць у абстаноўцы нацыянальнага нераўнапраўя і прыгнечання, дзе існуюць расавая дыскрымінацыя і суды Лінча, дзе няма ходу талентам, дараванням і здольнасцям працоўных людзей, дзе каласальны ідэалагічны апарат: друк, радыё, тэлебачанне, друкарні, інфармацыйныя агенствы—усе сродкі прапаганды з'яўляюцца капіталістычнай уласнасцю і выкарыстоўваюцца для праследвання ўсяго сумленнага, перадавога, для апраўдання панавання капіталу і прапаганды вайны.

«Чыстая дэмакратыя» пры капіталізме—гэта ашуканства, і шляхам гэтага ашуканства ідэалагі буржуазіі і рэфармісты маскіруюць дыктатуру капіталістычных манопалій. Пад прыкрыццём гэтай «дэмакратыі» рабіліся і робяцца самыя страшэнныя злачынствы супраць чалавецтва: імперыялістычныя войны, каланіяльны разбой, крывавае падаўленне нацыянальна-вызваленчай барацьбы народаў і рабочага руху. На глебе маналістычнага капіталізму, ва ўмовах буржуазнай дэмакратыі вырастае такая агідная пачвава, якой з'яўляецца фашызм—адна з форм дыктатуры буржуазіі.

Савецкая, сацыялістычная дэмакратыя ўзнікла ў барацьбе супраць дыктатуры буржуазіі. Савецкая ўлада—гэта народная ўлада, улада рабочых і сялян, якім належаць усё багацці краіны.

Дэмакратызм кожнай дзяржавы вызначаецца перш за ўсё тым, якую палітыку яна вядзе, чые інтарэсы яна выражае. Аб якім можна гаварыць «дэмакратызме» тых дзяржаў, правячых колы якіх узвальваюць на плечы народаў вялікі цяжар мілітарызму, праводзяць палітыку гонкі ўзбраенняў, абвешчваюць адносіны паміж дзяржавамі і падрыхтоўкі новай агрэсіі, балансіруюць «на грані вайны»?

Сапраўдны дэмакратызм савецкай сацыялістычнай дзяржавы выяўляецца ва ўсёй яе ўнутранай і знешняй палітыцы, якая адпавядае карэным інтарэсам усіх народаў.

Узорам сапраўднага дэмакратызма з'яўляецца ленінская нацыянальная палітыка нашай партыі, якая знайшла сваё выяўленне ў братнім саюзе свабодных савецкіх рэспублік, у росквіце іх дзяржаўнасці, у бурным росце іх эканомікі і культуры, у развіцці братаўня супрацоўніцтва і ўзаемадапамогі сацыялістычных нацый. У апошні час у выніку далейшага развіцця правоў саюзных рэспублік многія тысячы прамысловых прадпрыемстваў перададзены з саюзнага падпарадкавання ў веданне саюзных рэспублік. Расшыраны бюджэтныя і заканадаўчыя правы рэспублік.

Верная заветам вялікага Леніна, Камуністычная партыя будзе і ў далейшым паслядоўна ажыццяўляць сваю нацыянальную палітыку, палітыку раўнапраўя і братаўня дзюбры ўсіх савецкіх народаў, непалітычную аснову магутнасці і сілы нашай многанацыянальнай сацыялістычнай дзяржавы.

За мінулыя чатыры гады актывізавалася дзейнасць мясцовых Саветаў дэпутатаў працоўных, павысілася іх роля ў кіраўніцтве гаспадарчым і

культурным будаўніцтвам. Праводзіцца скарачэнне і падзешаўленне адміністрацыйна-кіраўніцкага апарату, паліяшчаецца дзейнасць усіх яго звянняў. Павышаецца роля прафсаюзаў—самай масавай арганізацыі рабочага класа ў справе ўдзянення рабочых і служачых у штодзённае кіраванне дзяржавай і грамадскай вытворчасцю. Ажыццяўлены мерапрыемствы па ўмацаванні сацыялістычнай законнасці і няўхільнаму захаванню правоў грамадзян, гарантаваных Канстытуцыяй СССР. Вярхоўны Савет абмяркоўвае і вырашае важнейшыя пытанні ўнутранай палітыкі, вядзе актыўную знешнепалітычную дзейнасць, накіраваную на ўмацаванне міру паміж народамі і мірнае суіснаванне дзяржаў з рознымі грамадскімі сістэмамі.

Камуністычная партыя заяўляе, што яна і ў далейшым будзе працягваць нястомныя клопаты аб умацаванні сацыялістычнай дзяржавы, аб далейшым развіцці савецкай дэмакратыі, аб выхаванні народных мас у духу жыватворных ідэй савецкага патрыятызму, дружбы і брацтва народаў, пралетарскага, сацыялістычнага інтэрнацыяналізма.

Вынікі мінулых чатырох год пераканаўча паказваюць, што заданыя, пастаўленыя Камуністычнай партыяй у 1954 годзе ў Звароце да выбаршчыкаў, паспяхова ажыццяўлены. Няма сумненняў у тым, што гэтак жа паспяхова будуць выкананы і тыя новыя вялікія задачы, якія выстаўляе партыя цяпер на бліжэйшыя гады.

Выкананне гэтых задач зробіць велізарны ўплыў на ўвесь ход сусветнай гісторыі, іх ажыццяўленне будзе азначаць, што ў нашай краіне, на аснове далейшага магутнага развіцця прадукцыйных сіл, уздыму прадукцыйнасці працы, росквіту навукі і культуры, будзе дасягнута багацце матэрыяльных і духоўных даброт, і наш народ зробіць рашучы крок па шляху паступовага пераходу да камунізму.

Дарагія таварышы! Камуністычная партыя Савецкага Саюза, выражаючы карэныя інтарэсы народа, паслядоўна праводзіла і праводзіць палітыку міру, нястомна змагаецца за ўмацаванне вялікай садружнасці сацыялістычных краін, за мірнае суіснаванне дзяржаў з рознымі грамадскімі ладам, за разрадку міжнароднай напружанасці, за ўмацаванне давер'я і развіццё супрацоўніцтва з усімі краінамі.

Міралюбівае палітыка Савецкай дзяржавы вынікае з самой сутнасці сацыялістычнага ладу, народжанага ў барацьбе супраць капіталістычнага прыгнёту і імперыялістычнай вайны. Гэтая палітыка адлюстроўвае сапраўдны дэмакратызм Савецкай дзяржавы, для якой інтарэсы народа, забеспячэнне міру—вышэй за ўсё. Сяпер разам з Савецкім Саюзам актыўна змагаюцца за мір усё сацыялістычныя краіны, якія аб'ядноўваюць больш чым трэць усёга чалавецтва, змагаюцца краіны Азіі і Афрыкі, якія скінулі ярмо каланіяльнага рабства, змагаюцца міралюбівыя народы ўсіх краін зямнога шара.

Наша эпоха з'яўляецца эпохай заканамернага пераходу ад капіталізму да сацыялізму, эпохай вялікага трыумфу марксіска-ленінскага вучэння. Імперыялісты і іх лакеі вылузваюцца са скуры, каб раскалоць апору міру—несакрушальны сацыялістычны лагер, аслабіць яго магутнасць. Аднак гэтыя разлікі імперыялістаў дярпелі і заўсёды будуць дярпець ганебны крах. Сацыялістычны лагер магутны і непалісіны!

Камуністычная партыя Савецкага Саюза бачыць свой найпершы інтэрнацыянальны абавязак у тым, каб і ў далейшым нястомна расшыраць палітычны, эканамічны і культурны сувязі з вялікім народным Кітаем, з усімі сацыялістычнымі краінамі. Гэтыя сувязі грунтуюцца на ленінскім прыцыпе роўнасці, братаўня супрацоўніцтва і ўзаемадапамогі, сацыялістычнага інтэрнацыяналізма.

Змагаючыся супраць парозы новай вайны, за мір, свабоду і шчасце народаў, Камуністычная партыя Савецкага Саюза ўмацоўвае інтэрнацыянальную сувязі з працоўнымі ўсіх краін. Дэкларацыя і Маніфест міру, прынятыя Нарадамі прадстаўнікоў камуністычных і рабочых партыяў у Маскве, сведчаць аб узрастаючым і мацнеючым адзінстве міжнароднага камуністычнага і рабочага руху, мабілізуюць і натхняюць рабочы клас і ўсіх працоўных на барацьбу за мір і шчасце чалавецтва.

Савецкі Саюз няўхільна выступае за ўсеагульнае раззбраенне, за безумоўную забарону ядзернай зброі, за неадкладнае спыненне выпрабаванняў атамных і вадародных бомб, за ліквідацыю «халоднай вайны». Міралюбівае палітыка Савецкай дзяр-

жавы знаходзіць усё ўзрастаючую падтрымку сярод народаў усіх краін. Народы бачаць, што ў Савецкага Саюза слова ніколі не разыходзіцца са справай. Кіруючыся ленінскай палітыкай міру і дружбы паміж народамі і шчырым імкненнем да разрады міжнароднай напружанасці, Савецкі Саюз за апошнія тры гады скараціў сваё Узброеныя Сілы на 2 мільёны 140 тысяч чалавек. Гэта ёсць ажыццяўленне міралюбівай палітыкі на справе, сур'ёзны ўклад у справу аслаблення напружанасці і стварэння атмасферы давер'я ў адносінах паміж дзяржавамі.

Выстаўляючы адзіна разумную праграму мірнага суіснавання, Савецкі Саюз прапануе капіталістычным дзяржавам саборнічаць не ў гонцы ўзбраенняў, а ў павышэнні жыццёвага ўзроўню народа, у будаўніцтве не ваенных баз і ўстановак для запуску ракет, а жылля і школ, у расшырэнні не «халоднай вайны», а ўзаемавыгоднага гандлю і абмену культурнымі каштоўнасцямі.

Савецкія людзі стаяць за мірнае эканамічнае саборніцтва двух сістэм тама, што яны перакананы ў перавазе сацыялістычнага ладу перад капіталістычным, у перамозе вялікіх ідэй камунізму.

Савецкі Саюз ніколі не падумаў і ніколі не падме зброі супраць якой-небудзь іншай краіны з мэтай навязваць ёй сваю сістэму, сваю ідэалогію. Гэта супярэчыць самой прыводзе сацыялістычнай дзяржавы, Канстытуцыі СССР. Мы цвёрда і шчыра заяўляем, што хочам жыць у дружбе з усімі народамі, у абстаноўцы даўгавечнага, трывалага міру на зямлі.

Выступаючы гарачым прыхільнікам змякчэння міжнароднай напружанасці і паслядоўнага раззбраення, Савецкі Саюз робіць гэта зусім не тама, што ён адчувае сваю слабасць і баіцца пагроз падпальшчыкаў вайны. Мы настойліва і паслядоўна змагаемся за мір і ў той жа час цвёрда ведаем, што мірная праца савецкага народа надзейна ахоўваецца нашымі доблеснымі Узброенымі Сіламі, аб пастаяннай базодольнасці якіх Камуністычная партыя працягвала і будзе працягваць нястомныя клопаты.

Камуністычная партыя Савецкага Саюза заяўляе выбаршчыкам, што не думкі і справы будуць і ў далейшым прысвечаны ўмацаванню вялікай і высякароднай справы абароны міру.

Таварышы выбаршчыкі! Як і ў мінулыя выбары, Камуністычная партыя Савецкага Саюза выступае ў гэтай выбарчай кампаніі ў блоку, у цесным саюзе з беспартыйнымі рабочымі, сялянамі, інтэлігенцыяй, разам з прафесіянальнымі саюзамі, камсамолам і іншымі арганізацыямі і таварыствамі працоўных. Кандыдаты ў дэпутаты будуць агульнымі як для камуністаў, так і для беспартыйных.

Камуністычная партыя заклікае ўсіх выбаршчыкаў і на надыходзячых выбарах у Вярхоўны Савет СССР аднадушна галасаваць за кандыдатаў блоку камуністаў і беспартыйных!

Галасуючы за кандыдатаў блоку камуністаў і беспартыйных, наш народ—паўнаўладны гаспадар сваёй краіны будзе галасаваць за ленінскую палітыку Камуністычнай партыі—палітыку перамогазнага будаўніцтва камуністычнага грамадства ў нашай краіне.

Галасуючы за кандыдатаў блоку камуністаў і беспартыйных, наш народ будзе галасаваць за ажыццяўленне гістарычных рашэнняў XX з'езду Камуністычнай партыі, за ўзмацненне эканамічнай і абароннай магутнасці нашай Радзімы, за яе росквіт, за далейшы ўздым народнага дабрабыту, за шчаслівае жыццё савецкіх людзей, за ўмацаванне міру ва ўсім свеце.

Камуністычная партыя поўнацю разлічвае на аднадушнае выбаранне ў Вярхоўны Савет СССР кандыдатаў блоку камуністаў і беспартыйных. Тым самым усё выбаршчыкі—рабочыя і работніцы, сяляне і сялянкі, савецкая інтэлігенцыя, воіны Савецкай Арміі і Ваенна-Марскога Флоту, наша моладзь—зноў прадэманструюць перад усім светам сваё непарушнае адзінства, згуртаванасць вакол Камуністычнай партыі і Савецкага ўрада.

Цэнтральны Камітэт Камуністычнай партыі Савецкага Саюза заклікае ўсіх камуністаў галасаваць за беспартыйных кандыдатаў з такой жа аднадушнасцю, як і за кандыдатаў-камуністаў. Камуністычная партыя разлічвае, што беспартыйныя выбаршчыкі будуць галасаваць за камуністаў—кандыдатаў у дэпутаты з такой жа аднадушнасцю, як і за кандыдатаў беспартыйных.

ТАВАРЫШЫ ВЫБАРШЧЫКІ!

Цэнтральны Камітэт Камуністычнай партыі Савецкага Саюза заклікае вас 16 сакавіка 1958 года дзюбры на з'явіцца да выбарчых урнаў, каб выканаць свой грамадзянскі абавязак.

Не павінна быць ніводнага выбаршчыка, які не выкарыстаў бы ганаровага грамадзянскага права выбарыць дэпутатаў у Вярхоўны Савет СССР.

Няхай дзень 16 сакавіка стане днём новай перамогі савецкай дэмакратыі, магутнай дэманстрацыі непарушнага яднання Камуністычнай партыі Савецкага ўрада і народа!

Усе на выбары!

За новую перамогу блоку камуністаў і беспартыйных!

Няхай жыць наша слаўная Радзіма—Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік!

Няхай жыць вялікі савецкі народ—будаўнік камунізму!

Няхай жыць Камуністычная партыя Савецкага Саюза—натхніцель і арганізатар усіх перамог нашай народна!

Пад сцягам марксісма-ленінізма, пад кіраўніцтвам Камуністычнай партыі—уперад, да перамогі камунізму!

Цэнтральны Камітэт Камуністычнай партыі Савецкага Саюза

Учора ў Мінску пачаў сваю работу XX з'езд ЛКСМБ. На адмыку: група дэлегатаў XX з'езду камсамола Беларусі (злева направа): сакратар камсамоўскай арганізацыі швейнай фабрыкі імя Валадарскага Вера Воінава, слесар паравознага дэпо станцыі Асіповічы Міхаіл Ерашоў, студэнтка 5-га курсу Магілёўскага педінстытута Тамара Малахава, трактарыст Асіповіцкай МТС Міхаіл Асалецкі, старшая піянерважата 16-й сярэдняй школы г. Магілёва Галіна Салжынская і тэхнолаг Магілёўскага завода пад'ёма-транспартнага абсталявання Вера Смірнова.



Фота І. Стэца.

У ГОНАР САВЕЦКАЙ НАРОДНАЙ ІНТЭЛІГЕНЦЫІ

Высокая ацэнка

Прывіём у Вялікім Крамлёўскім палацы

Цэнтральны Камітэт Камуністычнай партыі Савецкага Саюза і Урад Савецкага Саюза далі 8 лютага прывіём у гонар вядомых прадстаўнікоў савецкай інтэлігенцыі. Вучоныя, дзеячы навукі і тэхнікі, вядомыя канструктары, пісьменнікі, музыканты, кампазітары, мастакі, майстры сцэны сустрэліся ў Вялікім Крамлёўскім палацы з кіраўнімі Камуністычнай партыі Савецкага Саюза і Урада Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. У Георгіеўскай зале сабраліся прадстаўнікі савецкай ін-

тэлігенцыі, якая разам з народам у мірнай стваральнай працы стварае новую гісторыю, здзяйсняе выдатныя справы ў імя прагрэсу і магутнасці краіны сацыялізма.

Гаспюй гасціна прымаў таварышы А. Б. Арыстаў, М. І. Бяляў, Л. І. Брэжнеў, М. А. Булганін, К. Я. Варашылаў, М. Г. Ігнатэў, А. Л. Кірычэнка, Ф. Р. Казлоў, А. І. Мікаян, Н. А. Мухітэвіч, М. А. Суслаў, К. А. Фурыцава, М. С. Хрушчоў, П. М. Паспелаў, Д. С. Каротчан-

ка, Я. Э. Калібернін, А. П. Кірыленка, А. М. Касыгін, В. П. Мжаванадзе, М. Г. Парэвухін.

Да прысутных звярнуўся сакратар Цэнтральнага Камітэта КПСС М. А. Суслаў. Ён сказаў, што ЦК КПСС і Савет Міністраў СССР наладзілі прывіём у гонар савецкай народнай інтэлігенцыі, якая ўносіць вялікі ўклад у развіццё сацыялістычнай культуры, вялікую справу будаўніцтва камунізма.

Тав. Суслаў даў слова Першаму сакра-

тару Цэнтральнага Камітэта КПСС М. С. Хрушчову, якому прысутныя сустраілі бурнымі апладысмантамі.

З прамовамі на прывіёме выступілі таварышы М. А. Булганін, К. Я. Варашылаў, А. І. Мікаян, М. А. Суслаў, П. М. Паспелаў, акадэмік І. В. Курчатаў, пісьменнік М. С. Ціханавіч, кінарэжысёр Г. К. Аляксандраў, кампазітар Д. Д. Шапастовіч, акадэмік К. І. Скарабін, народны мастак СССР К. Ф. Юон, народны артыст СССР М. І. Пароў і іншыя.

(ТАСС).

«Дарагія таварышы! Вярнуўся з прывіёмам у Маскву. Жадзею вялікіх творчых поспехаў, здароўя і шчасця ў асабістым жыцці!»

Такою запіскай знайшла на сваім грамыраваным століку артыстка Беларускага рэспубліканскага тэатра юнага гледача Рыма Маленчанка.

«Будзьце як дома!» — прычытаў напісаную паспешлівым почыркам запіску артыст Бяляў.

На кожным грамыраваным століку ляжаў над шклом невялікі лісток паперы са словам пшчырага прывітанія. Так артысты Маскоўскага тэатра юнага гледача, у памяшканні якога паказвае спектаклі Беларускай ТЮГ, віталі сваіх таварышаў.

Атмасферай цешлівай і дабрачыннасці акружаны госці сталіцы — акцёры маладзёжных тэатраў, якія прыходзілі ў Маскву на фестываль.

Лепшыя тэатральныя калектывы заваявалі ганаровае права выступіць у 2-м туры фестывалю ў Маскву. Гэта маладзёжныя тэатры Масквы — Цэнтральны дзіцячы тэатр і Маскоўскі тэатр юнага гледача, Ленінградскі тэатр юнага гледача, Кіеўскі рэспубліканскі тэатр юнага гледача, тэатр юнага гледача Беларусі, маладзёжныя тэатры Латвіі, Грузіі, Арменіі, Казахстана, Саратаўскай і Новасібірскай тэатры.

Паказам прэсы І. Козела «Панарэа-кветка» пачаў выступленні беларускі тэатр. Спектакль быў цёпла прыняты гледачамі. Масквічы убачылі таксама казку Д. Радары «Прыгоды Чыпаліна».

Маскоўскі друк даў высокую ацэнку гэтым спектаклям, адзначаючы майстарства тэатра «не толькі юнага гледача, але і юнага акцёра».

«Рэжысёр Л. Мазалеўская, мастак І. Пешкур, кампазітар А. Туранкоў» наставілі спектакль артысцка, свежы, які падкупляе навізнай, — так адзначае аб спектаклі «Панарэа-кветка» газета «Советская культура». А акцёры Маскоўскага ТЮГ, ад усёй душы радуецца поспехам сваіх беларускіх таварышаў, напісалі ім у прывітанні:

В столице любимой отныне Советской Тебя мы приветствуем, брат белоруский. Среди театров страны молодёжных и детских По возрасту ты — самый замечательный ТЮЗ! Привет, богатырь наш душой, Ты всем доказал так спокойно и просто О том, что два года — срок вовсе не малый Для творчески смелого, бурного роста. Днями театр вирнуётся в Минск.

На здымку: сустраіна артыстаў Беларускага рэспубліканскага тэатра юнага гледача з пэтам С. Міхалковым.

Фота і тэкст В. Вайгенсбергера.

Промова таварыша М. С. Хрушчова

Дарагія таварышы!

Давольце мне, ад імя і па даручэнню Цэнтральнага Камітэта Камуністычнай партыі і Савецкага Урада сардэчна вітаць вас — нашых выдатных вучоных, работнікаў вышэйшай школы, пісьменнікаў, мастакоў, кампазітараў, дзеячоў тэатра, кіно і ад усёй душы пажадаць вам, дарагія сябры, а ў вашай асабе усёй савецкай інтэлігенцыі, новых поспехаў у вашай вялікай творчай працы на карысць нашай Радзімы, на шчасце нашага вялікага савецкага народа!

Вясной мінулага года ў нас была сустрэча з прадстаўнікамі мастацкай інтэлігенцыі. Тады было выказана пажаданне часцей наладжваць такія сустрэчы. Сёння ў гэтай Крамлёўскай зале мы зноў сустракаемся з вялікім атрадам перадавой савецкай інтэлігенцыі.

Тут шырока прадстаўлены таленавітыя дзеячы савецкай навукі і тэхнікі. Сваімі выдатнымі дасягненнямі і адкрыццямі яны праславілі нашу сацыялістычную Айчыну.

У мінулым годзе былі створаны і пачалі абарачацца вакол нашай планеты першыя штучныя спадарожнікі Зямлі. І створылі іх савецкія вучоныя, інжынеры, рабочыя. Яны высокая ўзнялі над светам сільт нашай айчынай навукі. Вялікае і сардэчнае дзякуй ім за іх вялікую працу, за іх бесстрашныя навуковыя пошукі.

Стварэнне савецкіх штучных спадарожнікаў Зямлі пераказана прадэманстравала высокі ўзровень развіцця навукі і тэхнікі ў нашай краіне, узровень савецкай прамысловасці, культуры і адукацыі. Як дым, развясцілі легенды ворагаў! Ад навуковай і тэхнічнай аделасці Савецкага Саюза. Ды хто цяпер павярне такім легендам, калі кожны чалавек амаль што ў любой краіне зямнога шара можа сваімі вачыма бачыць сапраўды казачныя савецкія зоркі!

У гэтым навуковым і тэхнічным дасягненні нашага народа, нашых вучоных, інжынераў, тэхнікаў і рабочых з асаблівай сілай праявіліся перавагі сацыялістычнага ладу. Толькі сацыялістычны лад, які разняволюе мілыню і мілыню людзей, стварае людзям магчымасці для пошука праўдзінных сваіх творчых здольнасцей, умовы для авалодання навукай, мастацтвам, усімі дасягненнямі чалавечай культуры.

Цяпер усе бачаць, што савецкае сацыялістычнае грамадства раскрывае нічым не абмежаваныя прасторы і магчымасці для развіцця народных талентаў і здольнасцей ва ўсіх галінах навукі, культуры, мастацтва. Гэтым самым быў абвергнут пакліб ворагаў аб тым, што пры сацыялізме быццам бы няма ўмоў для развіцця творчасці.

Імяна вялікай жыццёвай сілы сацыялістычнага ладу, перавагі нашай сістэмы народнай адукацыі, арганізацыі навукі, сіла нашай усенароднай і шматнацыянальнай сацыялістычнай культуры набылі сваё развіццё ва ўмовах савецкага грамадства. А дасягненні нашы, таварышы, велізарныя. Яны будуць памянжашча і ў далейшым.

Як шпарка ляціць час, таварышы! Мінула ўжо дзесяць месяцаў з часу нашай вялікай сустрэчы. А колькі за гэтыя месяцы адбылося ваявейшых падзей у жыцці нашай краіны, у жыцці ўсяго чалавечства.

Савецкі народ разам з усімі сваімі сябрамі ва ўсіх краінах свету ўрачыста адсвяткаваў саракаую гадавіну Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. Гэта было радаснае і хваляючае свята. Сяра перамогі вялікіх ідэй нашага века, ідэй сацыялізма, камунізма.

У Маскве прайшлі нарады брацік камуністычных і рабочых партый. Выключна на вялікае значэнне гэтых нарад для справы міру, дэмакратыі і сацыялізма. Ворагі ж сацыялізма крычалі аб нейкім «крызісе», ледзь не аб развале сацыялістычнага лагера, аб «крызісе» міжнароднага камуністычнага руху. А гэтыя нарады пераказана прадэманстравалі якраз адваротнае. Яны паказалі нізверна ўзросце адзінства краін сацыялізма, адзінства савецкага камуністычнага руху на аснове ідэй марксізму-ленінізму. І няма такой сілы, якая перашкодзіла б далейшаму развіццю гэтага неадольнага руху сучаснасці!

З Масквы на ўвесь свет з новай, яшчэ большай сілай прагучаў заклік да міру паміж народамі, паміж усімі дзяржавамі. Прадстаўнікі 64 камуністычных і рабочых партый падпісалі вядомы Маніфест міру. Рух народаў за мір расце і мацнее.

Камуністычная партыя і Савецкі Урад настойліва і цвёрда праводзяць ленінскую міралюбівую палітыку, зрываючы планы імперыялістычных сіл, якія імкнуцца да абстрагнага міжнароднай абстаноўкі. Мы можам з задавальненнем сказаць, што міжнароднае становішча нашай краіны — добрае, трывалае. Як ніколі, вырас паліты аўтарытэт Савецкага Саюза, першай у свеце краіны пераможца сацыялізма. Імперыялістычная палітыка «з пазіцыі сілы» нанесен знішчальны ўдар. А гэта вельмі важна для справы ўмацавання міру, для ўмацавання пазіцыі сацыялізма!

Поспехі нашай міралюбівой знешняй па-

літыкі абарачаюцца на нашы ўнутраныя дасягненні.

Гэраічныя работы класі і слаўнае калгаснае саліства парадвалі нашу Радзіму новымі выдатнымі поспехамі. Вялікі план прамысловай вытворчасці і будаўніцтва ў 1957 годзе выканан з сур'ёзным перавышэннем. За апошнія чатыры гады ўвайшлі ў строй дзесяткі тысяч новых прамысловых прадпрыемстваў, у тым ліку і такія гіганты, як Куйбыцкаўская гідрэлектрастанцыя.

Новая сістэма кіравання прамысловасцю і будаўніцтвам праз саўнартасы, якая развясціла ініцыятыву месца, ужо дае свае станоўчыя вынікі.

З году ў год набірае сілы і знаходзіцца цяпер на крутым уздыме наша сацыялістычная сельская гаспадарка.

Камуністычная партыя і Савецкі Урад наміцілі грандыёзны план далейшага эканамічнага развіцця краіны на бліжэйшыя 15 год, ажыццяўленне якога будзе знамянаваць сабой рашучы крок у паступовым пераходзе нашай краіны да камунізму.

Аб дасягненнях Савецкага Саюза за апошнія гады, аб вялікіх задачах, якія стаяць перад намі, добра, як мне думаецца, сказала ў Звароце Цэнтральнага Камітэта КПСС да выбарчыкаў.

Калі акіраеш мысленным поглядам шлях, пройдзены за гэтыя гады нашай краінай, пранікаешся яшчэ большай годасцю за наш сацыялістычны лад, створаны савецкім народам над кіраўніцтвам Камуністычнай партыі. Багаты плён прывіём нам гэты лад, але яшчэ больш багаты плён ён прынесе савецкаму народу ў бліжэйшым часе.

Таварышы! У барацьбе за пабудову камуністычнага грамадства разам з усім народам ідэя савецкай інтэлігенцыі.

Увесь фронт савецкай навукі — фізікі, матэматыкі, механікі, хімікі, прадстаўнікі тэхнічных навук, урачы, мастаўнікі, эканамісты, аграномы і заахнікі і іншыя работнікі, якія працуюць ва ўсіх галінах нашай краіны, уносяць свой дакладны ўклад у вялікую справу будаўніцтва камунізма. У нашай вялікай справе асабліва вялікая роля належыць рэвалюцыйнай навуцы — марксізму-ленінізму, які асвятляе шлях нашага пераможнага руху ўперад.

Але якія б ні вялікія былі нашы дасягненні, мы не павінны супакойвацца на дасягнутым. Ад вас, работнікаў навукі і тэхнікі, ад усіх людзей творчай працы цяпер не ў малой меры залежаць новыя поспехі ў мірным саборніцтве сацыялізма з капіталізмам, тэмпы далейшага руху нашай краіны да камунізма.

Гаворачы аб поспехах савецкай навукі, мы ніколі не павінны забываць аб сардэчным і вышэйшай школе, дзе выхоўваюцца кадры для ўсіх галін народнай гаспадаркі. У прысутныя тут вучоныя, пісьменнікі, дзеячы мастацтва поспехамі ў сваёй творчай працы ў многім абавязаны прафесарам і выкладчыкам вышэйшых навуковых устаноў, у якіх яны вучыліся.

Давольце мне падзякаваць гэтым вялікім і нястомным працаўнікам за іх высакорную працу, якая выхоўвае таленты вучоных, пісьменнікаў, кампазітараў.

Савецкія пісьменнікі, мастакі, кампазітары, дзеячы тэатра і кіно парадвалі народ новымі буйнымі дасягненнямі. Яны актыўна ўдзельнічаюць у агульнай барацьбе за трыумф вялікіх ідэяў камунізма, за выхаванне новага чалавекі і карыстаюцца вялікай любоўю і павагай у савецкім грамадстве. Партыя заўсёды прамаўляе вялікія клопаты аб нашай літаратуры і мастацтве, аб іх няўхільным развіцці.

Наша творчая інтэлігенцыя, як паказала жыццё, правяла сваю высокую ідэйную спеласць, правільна зразумела складаныя пытанні, звязаныя з барацьбой партыі за пераадоленне вынікаў культуры асобы. Праўда, у асобных пісьменнікаў былі некаторыя ваганні. У час адкрытых гукара на мінулым прывіёме мы разлі гэтым таварышам аднесці фальшыню ўдзялення, крытычна ўдумліва ў выдумкі рэвізіяністаў, больш глыбока разабрацца ў жыцці, каб зразумець савецкую рэчаіснасць з яе акаванымі рыскамі. Жыццё ў яго нястрымным развіцці — гэта ж лепшая школа і лепшае падваржэнне глыбокай правільнасці палітыкі Камуністычнай партыі.

Прывіём адзначаць, што нашы пісьменнікі правільна зразумелі змест гэтай размовы і прынялі актыўны ўдзел у барацьбе партыі супраць усялякіх праў рэвізіянізму. Пісьменнікі яшчэ пачынаюць аргументавацца вакол Камуністычнай партыі. Яшчэ больш узрасло і ўзмацнела выдатнае яднанне творчай інтэлігенцыі з партыяй і народам. І гэтак аднавіне садавілічала новым поспехам савецкай мастацкай творчасці.

Я ўжо сказаў, што мінулы год быў годам далейшых поспехаў у галіне літаратуры і ўсіх іншых відаў мастацтва. З'явілася няшмала новых добрых кніг. І не буду іх называць, таму што калі назаву раман Міхаіла Стальмаха, але не ўзнамяну апавесці Вадзіма Кажушкіна, — той пакрыўдзіцца, назаву раман Галіны Нікалавай, але не

ўпаману новую кнігу Пятруся Броўкі, — той пакрыўдзіцца.

Тады ж многія скажуць: чаму нас не ўзнамянаюць? А ўсе добрыя кнігі называюцца проста неамагчыма!

Важна адзначыць галоўнае — нашы пісьменнікі сваёй творчасцю паказалі, што яны ўсёй душой верныя вялікай праўдзе нашага савецкага жыцця.

Мне спадабалася выдатнае апавяданне Міхаіла Шалахава «Лёс чалавекі» аб моцным савецкім чалавекі, якога не зламалі ніякія выпрабаванні лёсу, спадабалася раздзел з новай паэмы Аляксандра Твардоўскага, апублікаваны ў «Правде». Расказваўшы аб штурме Ангары, аб пакаронні Падуна, Твардоўскі здолеў вельмі добра перадаць атмасферу працоўнага подзвігу будаўнікоў электрастанцыі, усабодзіў у выдатных вершах імкненні, думкі, душэўныя парывы будаўнікоў. Спадабалася мне і публіцыстычны выступленні Міхаіла Грыбачова. Але зноў жа, калі пачнем пералічваць усё, што спадабалася, можна, дапусцім, вышадкова не называць які-небудзь добры твор і мімаволі пакрыўдзіць аўтара. Таму давольце мне не рабіць гэтага.

Надаўна мы наведлі ўсеагульнаму мастацкую выставку. Яна дала нам вялікае задавальненне. На выставку многа добрых карцін, у прыватнасці, прысвечаных Леніну і Камуністычнай партыі. Мастакі вялікую ўвагу прамаўляюць да вобразна простага прадаўца, да яго духоўнага свету, да яго працы і быту.

Наступная ўсеагульная мастацкая выстаўка адбудзецца ў 1960 годзе. Мы спадземся, што яна яшчэ ярчэй, будзь і паўней адлюстраве жыццё народа, глыбіню камунізма.

У тэатрах за апошні час паявілася няшмала ўдалых спектакляў, прысвечаных савецкаму грамадству. Агляд тэатраў да 40-годдзя Кастрычніка паказаў, якія вялікае творчая работа імі праведзена. За апошні час масквічы убачылі добрыя спектаклі рады маскоўскіх тэатраў, а таксама некаторых тэатраў, што прымажалі ў сталіцу з Ленінграда, Кіева, Мінска, Вільнюса, Адэсы, Саратава, Казані, Якуцка і іншых гарадоў.

Многае зробілі і работнікі савецкай кінематографіі. За год вышла на экраны каля 100 новых мастацкіх фільмаў. Няма каго граць таіх, не ўсе гэтыя фільмы ўдалы, ёсць сярод іх і пасардэчныя, слабыя. Але ў малой меры залежаць новыя поспехі добра. Савецкі глядач атрымаў рад удалых карцін, прысвечаных гістарычным шляхам савецкага грамадства і яго сённяшнім жыццю. І глядач, як вы ведаеце, цёпла прыняў і фільмы аб гераічных справах нашых сучаснікаў і жыццерадаснага камедзіі.

У творчасці нашых кампазітараў, у музычным тэатры ёсць многа каштоўнага і цікавага. Тут адчуваецца разнастайнасць талентаў, шырыня мастацкіх шуканняў. Вельмі радуе, што музыка развясціла ў нас на здаровай нацыянальнай аснове, што нашы кампазітары ідуць ўперад у сваёй творчасці, ствараюць блізка і зразумелыя народны творы.

Вядома, не ўсе галіны мастацтва развясціваюцца раўнамерна. Ады ідуць ўперадзе, другія некалькі адстаюць. Але ў пошым адбываецца агульным уздым ва ўсіх галінах. І гэта прыёмна адзначаць.

Чым больш значныя нашы гаспадарчыя поспехі, чым вышэй узнімаецца і будзе з кожным годам узнімацца матэрыяльны ўзровень жыцця народа, тым больш будзе ўзрастаць запатрабаванні, патрабніцы народа ў творах літаратуры, мастацтва, попыт на добрыя карціны, музычныя творы, новыя цікавыя тэатральныя пастаноўкі.

Чаго хочацца пажадаць нашым пісьменнікам, дзеячам тэатра, кіно, музыкі, выяўленчага мастацтва? — больш смеласці ў шуканнях, больш увагі да жыцця, да людзей! Больш настойліва звяртацца да сучаснасці.

Іншы раз у нас вельмі захапляюцца мінулымі стагоддзямі, што асабліва адбываецца на рэпертуары некаторых тэатраў. Мастакі, якія прабе адзілі ад сучаснасці, ад ле вялікіх тэм, немінуа адбываецца ад жыцця, адыходзіць ад вялікага мастацтва.

Нашым праціўнікам не падабацца аптымістычны, жыццеспяржэдальны характар савецкага мастацтва. Яны хацелі б, каб нашы пісьменнікі, мастакі, кампазітары і іншыя творчыя работнікі па-скарычана змярочна глядзелі на жыццё. Але мы не ўступім нашым ідэйным праціўнікам ні пяды. Мы не сумняваемся, што талент, жыццёвая творчая думка нашых дзеячоў літаратуры і мастацтва атрымаюць новыя выдатныя перамогі.

Асабліва хацелася б сказаць аб маладых. Прыёмна адзначаць, што нобя са старэйшымі заслужанымі дзеячамі савецкай навукі і мастацтва за апошні час вылучылася многа выдатных маладых вучоных і інжынераў, з'явілася няшмала кніг таленавітых маладых пісьменнікаў, з'явіліся сімпатныя спадарожнікі і гледачы многія маладыя кампазітары, мастакі, рэжысёры і артысты тэатра і кіно.

Трэба больш удзяляць увагі моладзі — яна ж заклікана займаць старэйшае па-

каленне, каб дастойна неслі ўперад сцяг савецкай навукі, літаратуры, мастацтва, каб маладое пакаленне савецкіх творчых работнікаў уносіла ўсё больш значны ўклад у скарбніцу савецкай навукі і культуры.

Вялікі Ленін вучыў кляпатліва падтрымліваць таленты. Кожны новы поспех вучоных, пісьменнікаў, мастакоў, кампазітараў, дзеячоў тэатра і кіно прыносіць усім нам глыбокую радасць. Трэба, не саромічыся, радавацца добру!

Таварышы! Перад нашай краінай, перад савецкім народам адкрываюцца велічныя перспектывы. Якое шырокае, сапраўды бяжмежнае поле ляжыць перад кожным з вас для прыкладання сваіх здольнасцей, дараванняў і талентаў, для смелай творчай думкі, для натхнёнай працы і подзвігу!

Як добра, таварышы, жыць і тварыць у краіне, якая, развясціваючы на аснове самага перадавага вучэння — марксізма-ленінізму, ідзе на чале грамадскага прагрэсу нашай вялікай эпохі!

Давольце мне абвясціць гэты тост за нашу народную савецкую інтэлігенцыю, якая ўносіць значны ўклад у вялікую справу будаўніцтва камунізма! За ваша здароўе, таварышы! За вашы поспехі, дарагія сябры!

Пачынаюцца гарачыя, доўга не змаўкаючы апладысменты. Калі апладысменты сціхаюць, тав. М. С. Хрушчоў звяртаецца да вучоных і работнікаў вышэйшай школы.

Таварышы! Я хачу звярнуцца да нашых савецкіх вучоных і работнікаў вышэйшай школы. Савецкі народ высока цэніць вашу высакорную працу і ганарыцца вашымі вялікімі творчымі дасягненнямі.

Поспехі савецкай навукі — адно з самых яркіх сведчанняў росквіту нашага савецкага сацыялістычнага грамадства. Сацыялізм развясцівае чалавекі і адкрывае неабмежаваныя магчымасці для ўсёбагатага развіцця чалавечай асобы, для самых смелых творчых дасягненняў. Ва ўмовах сацыялістычнага грамадства навука з'яўляецца найвялікшай творчай сілай, сілай стварэння, яна служыць чалавекі, народу, яго шчасцю.

Савецкія вучоныя прадэмавалі нашу Радзіму вялікімі адкрыццямі і навуковымі дасягненнямі. У нашай краіне была публікавана першая ў свеце атамная электрастанцыя і буйнейшы ў свеце паскаральнік мікрачасцінак. Савецкія вучоныя ў садружніцтве з інжынерамі, тэхнікамі, рабочымі стварылі першыя штучныя спадарожнікі Зямлі і першыя ўнеслі свае прыборы ў космас. Рускае слова «спутнік» увайшло ў мовы ўсяго свету. Усё гэта зроблена разумам і талентам савецкіх вучоных старэйшага пакалення і маладых савецкіх вучоных і інжынераў, выхаваных нашай вышэйшай школай.

Савецкая навука, наша вышэйшая школа павінны заўсёды змагацца перадавое месца ў свеце! Справа гонар савецкіх вучоных — заняць вядучае становішча ва ўсіх галінах ведаў!

Я хачу абвясціць тост за тых, хто рухае ўперад навуку і тэхніку і тым самым набліжае камуністычнае заўтра! За нашых вучоных і канструктараў, першых спыноў савецкага народа, слаўных патрыятаў сацыялістычнай Радзімы! За нашых прафесараў і выкладчыкаў, якія прысвядзілі сваё жыццё выхаванню моладзі!

За савецкую перадавую навуку!

Таварыш М. С. Хрушчоў звяртаецца са словам да пісьменнікаў.

Таварышы!

Савецкі народ будзе камунізм, усабодзіць у жыццё самую светлую і высакорную мару чалавечства. Каб будаваць і змагацца, патрэбны людзі мошны, мужныя, пераказаныя ў справялівасці нашай вялікай справы, людзі вялікай, смелай, высакорнай, прыгожай душы. Кнігі савецкіх пісьменнікаў дапамагаюць умацавацца ўсяму лепшаму, сумленнаму, свядомаму, перадаваму, яны вучаць ненавідзець усё злоснае, нізкае, бесчалавечнае — ненавідзець і актыўна змагацца з ім. Мастакі слова дапамагаюць нашай партыі ў вялікай справе камуністычнага выхавання народа.

За апошні час мы не раз сустракаліся з пісьменнікамі, па-сабрэску гутарылі з імі аб задачах і напрамку развіцця нашай літаратуры. Былі пры гэтым выказаны і крытычныя заўвагі ў адрас тых, хто дапускаў памылкі ў сваёй творчасці.

Гэта таварыскае крытыка неадхопаў і няправільных тэндэнцый, якія аводзілі мастакоў у адзіна правільнага шляху — служэння народу, што будзе камунізм, была прадмыслена клопатамі аб лёсе нашай савецкай літаратуры.

За апошні час апублікаваны новыя творы, якія радуюць яскасцю ідэйных пазіцый, імкненнем праўдзіва і накірэна адлюстраванню вялікі подзвіг народа, яра паказваюць гераічным шляхам, пройдзеным нашай краінай у барацьбе за пабудову камуністычнага грамадства.

Жадзем вам, сябры, новых поспехаў! За савецкую літаратуру! За нашых савецкіх пісьменнікаў!

Сяньні Георгіеўскай залы гулка адбываюцца бурны апладысменты,

«Дарагія таварышы! Вярнуўся з прывіёмам у Маскву. Жадзею вялікіх творчых поспехаў, здароўя і шчасця ў асабістым жыцці!»

Такою запіскай знайшла на сваім грамыраваным століку артыстка Беларускага рэспубліканскага тэатра юнага гледача Рыма Маленчанка.

«Будзьце як дома!» — прычытаў напісаную паспешлівым почыркам запіску артыст Бяляў.

На кожным грамыраваным століку ляжаў над шклом невялікі лісток паперы са словам пшчырага прывітанія. Так артысты Маскоўскага тэатра юнага гледача, у памяшканні якога паказвае спектаклі Беларускай ТЮГ, віталі сваіх таварышаў.

Атмасферай цешлівай і дабрачыннасці акружаны госці сталіцы — акцёры маладзёжных тэатраў, якія прыходзілі ў Маскву на фестываль.

Лепшыя тэатральныя калектывы заваявалі ганаровае права выступіць у 2-м туры фестывалю ў Маскву. Гэта маладзёжныя тэатры Масквы — Цэнтральны дзіцячы тэатр і Маскоўскі тэатр юнага гледача, Ленінградскі тэатр юнага гледача, Кіеўскі рэспубліканскі тэатр юнага гледача, тэатр юнага гледача Беларусі, маладзёжныя тэатры Латвіі, Грузіі, Арменіі, Казахстана, Саратаўскай і Новасібірскай тэатры.

Паказам прэсы І. Козела «Панарэа-кветка» пачаў выступленні беларускі тэатр. Спектакль быў цёпла прыняты гледачамі. Масквічы убачылі таксама казку Д. Радары «Прыгоды Чыпаліна».

Маскоўскі друк даў высокую ацэнку гэтым спектаклям, адзначаючы майстарства тэатра «не толькі юнага гледача, але і юнага акцёра».

«Рэжысёр Л. Мазалеўская, мастак І. Пешкур, кампазітар А. Туранкоў» наставілі спектакль артысцка, свежы, які падкупляе навізнай, — так адзначае аб спектаклі «Панарэа-кветка» газета «Советская культура». А акцёры Маскоўскага ТЮГ, ад усёй душы радуецца поспехам сваіх беларускіх таварышаў, напісалі ім у прывітанні:

В столице любимой отныне Советской Тебя мы приветствуем, брат белоруский. Среди театров страны молодёжных и детских По возрасту ты — самый замечательный ТЮЗ! Привет, богатырь наш душой, Ты всем доказал так спокойно и просто О том, что два года — срок вовсе не малый Для творчески смелого, бурного роста. Днями театр вирнуётся в Минск.

На здымку: сустраіна артыстаў Беларускага рэспубліканскага тэатра юнага гледача з пэтам С. Міхалковым.

Фота і тэкст В. Вайгенсбергера.



Майстры мастацкай вышэйшай школы

Паспяхова выкананым план 1957 г., калектыву драмскай арцелі «20 год ВЛКСМ» узяў новыя сацыялістычны абавязанні — дэтармінава, да 20 снежня 1958 г. выканаць гадавы план, павысіць прадукцыйнасць працы, знізіць сабекошт прадукцыі.

Спецыялісты ручной і машынай вышукі, швачкі і іншыя работнікі арцелі разгарнулі сацыялістычнае саборніцтва. Прыкладна барыдбы за ажыццяўленне абавязанняў паказваць старэйшым работнікам вышэйшай школы: А. Дзюка, В. Кобзун, Працуючыя, у тэхнічных і шпачных тэхніках, яны выконваюць дзейны заданні на 200 працэнтаў.

Многа ўвагі надаюць арцелі навучаным маладым рабочым, якія скончылі дзесяцігодку і прышлі на вытворчасць. Сорах вучані авалодалі гігорнай, ручной і машынай вышукі пад кіраўніцтвам мастака М. Малюхінай, майстроў Е. Альшэўскай і Л. Тумашвіч.

У новым годзе работнікі арцелі атрымалі падарункі — у эксплуатацыю здадзеныя трохнаварковыя вытворчы будынак, у якім светлая прасторная пэці, сталова, душавая, Закачавецца абсталяванне клуба.

У мінулым годзе арцелі авалола многія віды вырабаў, упрыгожаныя гігорнай, ручной і машынай вышукі: мужчынскія вышываныя кашулі, жаночыя блузы, плаці, абручы, ручнікі, настольныя дарожкі, парцеры, навалкі, чэхлы на коўдур, дзіцячыя кашчымкі.

Прадукцыя арцелі паступае не толькі ў гандлёвую сетку рэспублікі, але і за межні. Яна карыстаецца вялікім попытам. За апошнія гады прадпрыемства не можа ніводнай рэкламацыі. Гэта заслуга ўсяго калектыву.

Многія аддзелачныя работы праводзіцца на машынах, але ёсць і такія, што патрабуюць асабістага майстарства і выконваюцца ўручную. Гэта дзіцячы

